



Фандрайзінг для грамадска-культурніцкіх праектаў

Модуль 3. Краўдфандынг для грамадска-культурніцкіх праектаў

Дадатковы матэрыял да лекцыі 3.1

Агляд асноўных платформаў:

падаткі і стратэгіі для беларускіх праектаў у ЕЗ

Індывідуальная падатковая інтэрпрэтацыя ў Польшчы: інструкцыя па падачы

Калі ёсць сумневы, ці лічыцца падзяка донару (кніга з аўтографам, кубак з лагатыпам, ранейшы доступ да кантэнту) камерцыйным продажам ці застаецца падарункам (darowizna) — можна атрымаць афіцыйны пісьмовы адказ ад падатковай службы Польшчы. Гэты інструмент называецца indywidualna interpretacja podatkowa (індывідуальная падатковая інтэрпрэтацыя). Ніжэй — крокі, тэрміны і спасылкі на афіцыйныя крыніцы.

Хто можа падаць

Падаць заяву можа любы падаткаплацельшчык: фізічная асоба, JDG (індывідуальны прадпрымальнік), НДА, фонд ці іншая арганізацыя — незалежна ад таго, вядзецца вы бізнес ці не. Заяву можна падаць самастойна або праз паўнамоцнага прадстаўніка (pełnomocnik).

Крокі падачы

1. Праверце базу існуючых інтэрпрэтацый EUREKA — магчыма, адказ на падобнае пытанне ўжо існуе.
2. Апішыце сітуацыю дэталёва: што менавіта плануецца (напрыклад, «reward-кампанія, дзе донар за 50 zł атрымлівае кнігу з аўтографам аўтара») і сваю пазіцыю — як, на вашу думку, гэта павінна кваліфікавацца з пункту гледжання падатковага права.
3. Запоўніце форму ORD-IN. Заяву можна падрыхтаваць у бясплатным анлайн-канструктары Kreator wniosku ORD-IN або спампаваць бланк і запоўніць ад рукі.
4. Аплаціце 40 zł за кожную апісаную сітуацыю ДА падачы заявы. Рахунак KIS (NBP): 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Прызначэнне плацяжу: «Za wydanie interpretacji indywidualnej».
5. Падайце заяву адным са спосабаў, апісаных у наступным раздзеле, і прыкладзіце пацвярджэнне аплаты.

6. Чакайце адказу — да 3 месяцаў з дня атрымання заявы. Калі KIS не адказаў у тэрмін, ваша пазіцыя, выкладзеная ў заяве, лічыцца пацверджанай (прынцып «маўклівай згоды»).

Спосабы падачы заявы

- Электронна праз e-Urząd Skarbowy (urzadskarbowy.gov.pl) — уваход праз profil zaufany, банкаўскую аўтарызацыю; далей: «Dokumenty» → «Złóż dokument» → «Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN)».
- Электронна праз [e-Doręczenia](https://e-doręczenia.gov.pl) — падпісаная заява дасылаецца на адрас электроннай дастаўкі KIS: AE:PL-95202-60557-SHRJ-25.

Афіцыйныя крыніцы

Асноўная старонка паслугі на партале Gov.pl —

<https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna>

Анлайн-канструктар заявы ORD-IN — <https://ord-in.podatki.gov.pl/>

Бланкі заяў для спампавання — <https://www.podatki.gov.pl/interpretacje-podatkowe/wnioski-do-pobrania/>

Пошук існуючых інтэрпрэтацый — сістэма EUREKA — <https://eureka.mf.gov.pl/>

Старонка Krajowej Informacji Skarbowej — <https://www.gov.pl/web/kis>

Закон «Ordynacja podatkowa» (прававая аснова працэдуры) —

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdm19971370926>

Пастанова Міністра фінансаў ад 31.07.2024 (форма заявы ORD-IN) —

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001211>

Важна! Інструкцыя мае інфармацыйны характар і не з'яўляецца юрыдычнай або падатковай кансультацыяй. Перад падачай заявы, асабліва пры значных сумах або складаных сітуацыях, рэкамендуецца звярнуцца да бухгалтара ці падатковага кансультанта, знаёмага са спецыфікай НДА і культурніцкіх ініцыятываў у Польшчы.